

Спецыфікацыя



PAROC ROS 40g

Цвёрдая негаручая пліта з каменнай ваты з высокімі цеплаізаляцыйнымі характарыстыкамі і павышанай нясучай здольнасцю. Мае на паверхні вентыляцыйныя канаўкі.

Цеплаізаляцыя пляскатых дахаў з вентыляцыйнымі канаўкамі. Прымяняецца ў сыстэме вентыліруемага даху PAROC Air.

Прадукты з каменнай ваты PAROC здольныя вытрымліваць высокія тэмпературы. Злучнае рэчыва пачынае выпарацца пры тэмпературы вышэй за 200 ° C. Ізаляцыйныя характарыстыкі застаюцца нязменнымі, але трываласць на сціск слабее. Тэмпература спякання валокнаў вырабаў з каменнай ваты складае больш за 1000 ° C.

Тып упакоўкі Поліэтыленавая упакоўка ці поліэтыленавая упакоўка на палетах.

ПАМЕРЫ		
ШЫРЫНЯ-ДАЎЖЫНЯ	ТАЎШЧЫНЯ	
1200 x 1800 мм	40-180 мм	
У адпаведнасці з СТБ 1995	У адпаведнасці з СТБ 1995	
УЛАСЦІВАСЦЬ	ЗНАЧЭННЕ	У АДПАВЕДНАСЦІ З
DIMENSIONAL STABILITY		
Трываласць памераў пры вызначанай тэмпературы, дэклараваная, DS(70,-)	≤ 1 %	СТБ 1995

Уласцівасці

УЛАСЦІВАСЦЬ	ЗНАЧЭННЕ	У АДПВЕДНАСЦІ З
ВОГНЕАХОЎНЫЯ ЎЛАСЦІВАСЦІ		
Гаручасць	НГ	ТКП 45-2.02-164
ЦЕПЛАПРАВODНЫЯ ЎЛАСЦІВАСЦІ		
Thermal Resistance	https://www.paroc.com/~media/Files/Solutions%20and%20Products/thermal-resistance-table-INT.ashx	
Цеплаправоднасць па ўмовах А, ГОСТ	0,039 Вт/мК	
Цеплаправоднасць па ўмовах Б, ГОСТ	0,040 Вт/мК	
DURABILITY FIRE THERMAL		
Durability of Reaction to Fire Against Heat, Weathering, Ageing/Degradation	The fire performance of mineral wool does not deteriorate with time. The Euroclass classification of product is related to the organic content, which cannot increase with time.	
Durability of Thermal Resistance Against Heat, Weathering, Ageing/Degradation	Thermal conductivity of mineral wool products does not change with time, experience has shown the fibre structure to be stable and the porosity contains no other gases than atmospheric air.	

ЗАТ «PAROC», Прадстаўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, вул. Антонаўская, 14б, 2 паверх, каб. 12, 220088 Мінск, Тэл. 293-07-83, факс 233-99-51

Дадзеная спецыфікацыя прадукту змяшчае адзінае і поўнае апісанне ўмоў і тэхнічных характарыстык вырабаў. Тым не менш змест дадзенай спецыфікацыі не мае на ўвазе прадастаўленне гандлёвай гарантыі. У выпадку выкарыстання прадукцыі ў непрадугледжаных дадзенай спецыфікацыяй мэтах, мы не можам гарантаваць яе прыдатнасць, калі адсутнічае наша пісьмовае пацверджанне такога роду прымянення пры запальце. Дадзеная спецыфікацыя прадукту замяняе ўсе папярэднія выданні. Прымаючы на ўвазе пастаяннае удасканаленне нашай прадукцыі, мы захоўваем за сабой права ўносіць змены ў спецыфікацыі прадукту. PAROC і чырвона-белыя палоскі з'яўляюцца зарэгістраванымі гандлёвымі маркамі кампаніі Paroc Oy Ab.